

ПСУЕЦЦА ПРЫГОЖЫ ДОМ

22 спесня мінулага года менавіта сёння на вятры з трох вясюлі ў новабудуюцца 72-кватэрны дом менавіта гарадскога савета на Овечкай вуліцы.

Перш за ўсё, аб самым размеркаванні кватэр і выдачы ордараў. Усё гэта мела нейкі тэатральны характар. Калі менавіта абмяну кватэра, а прасіў старшыню савета тав. Жуковіча вызначыць на тэрыі або чвэртым паверсе. Як быццам было намерана даць менавіта на чвэртым паверсе. Усё ж агадзілі жыллёвага трэста пастараўся паслыць мяне на пяты паверх. Дзіўна, што ўсім тром сем'ям работнікаў мастацтва, атрымаўшы кватэры ў гэтым доме, гэта значыць мяне, Вадзімюскаму, артысту Глебаву і артыстцы Ароўчык, былі выданы кватэры на пятым і шостым паверхах. Ніхто не ўдастойся гонару атрымаць кватэры на пятым.

Але ўсё гэта, нарэшце, можна хараваць. Трэба ж каму-небудзь жыць і шчыль і вышэй, тым больш, што абцяжало афіт.

Горш абстаіць справа з самой кватэрай. З прычыны загружанасці ў тэатры я не мог адразу пераехаць на новую кватэру. Нарэшце, у канцы снежня, сабраўшыся пераездзіць, я пайшоў наглядзець кватэру. Аказалася, што ў двух пакоях пачынае сцяць, ноччу была аварыя з ацяпляльнай трубай і вадзілі пажарную кватэру. Трэба адзначыць, што хак праектараў пачынаў вяртацца, боць пачынаў ў пакоях таўшчынёй, замазаная глінай, і пры ахвязе ўсё гэта змяняла. Каралеў калучы, пяць гаспадарчых вран. Нават такую дробязь, як мяне ён з рагані, і той сабачы. Да гэтага часу раваніза забіта тэатральнай прабай. Добра, падумаў я пра сабе, што не паспашу ў пераездзіць.

Пра некалькі дзён год прайшла камяці і мая кватэра падверглася рэмонту. Але не прайшоў і тыдня пасля паўторнай праці і пабачы кватэры, як на стэлі зноў з'явіліся камяці.

Халеў я было прымырэнна з гэтым і рашыў пасля ачыі «Камітэцкай» дэкаў ў тэатры перабрацца ўсё ж на новую кватэру. І вось я сабраў халеў савэр і паехаў. Уваходжу ў кватэру і, о, жудасны: увесь кут са стэлі да падоўгі заліты вадой. Выкілаю прапра. Я халіцы туды-сюды і, нарэшце, гаворыць, што нехта «сакліў» маю кватэру.

І вось праходзіць лі. Частка мэй рачы стэіць у адым з пакоў. Ся сячцы, акая забіла, абвалілася тыпкоўна.

Штодзінна я цікаўлюся, што робіцца. Мне адказваюць, што пакуць нічога, але треба будзе, вядома, выправіць.

Гэтымі дзямі я звашу ў Камітэц саветскага кантролю. Мяне інтэрв'юваў аднаго лумара тэлефона на другога пакуць, нарэшце, чапасты работнік адказаў, што гэта іх не датычыць, треба звяртацца ў горсепт. Званіў я тав. Жуковічу, ён абяцаў дапамагчы і нарэшце павашыў тав. Пікусу, той таксама абяцаў. Званіў я і не раз, інжынер Вадзімюска, які адказаў: «Добра, добра! Ды рапаражыцеся». Званіў не раз тав. Гальперыну, апошні адказаў: «Зараз напішу». Але ўсё «пішуць» так мольна, што залівае кватэру і пусца прыгожы лон. А маю стэнографію таво, што «бачыць вока, маю зуб найм».

Требя прыпусціць, што пакажыць берэць нашу новую кватэру, уваліла і беражліва адносіцца да яе і да людзей.

Заслужаны артыст рэспублікі ВЛАДІМІРСКІ.



У калгасе Ілюбінскага раёна пачаліся палывыя работы. НА ЗДЫМКУ: калгасны сельгаспадарчы арцелі «Ударнік» Паратанскага сельсавета т. І. А. Маманенна на вярбе.

АРГАНІЗАВАЦЬ ПРАТРУЧВАННЕ НАСЕННЯ

Совет Народных Камісароў ВССР у пастанове аб дзяржаўным плане вясновай сямбы на 1937 год забараніў пасевы непрацучаным насеннем пшавіны, аўса, ачымяю і проса.

Сігналаў з ілюбіных раёнаў гавораць аб тым, што пратручванне насення—пад аўнай пагрозай зрыву. За месяц да сямбы патрэба пратруціць сухім спосабам каля 150 тыс. тон насення. У баіжэйшых ліні пачынаецца сямба, а х пратручвання ў калгасах і саўгасах ішча фактычна не прысутніча. Па вестках Наркомзема Усёго пратручана 15 тон. Ёсць пагроза, што ў паўднёвых раёнах будучь сямба непрацучаным насеннем.

Дрэнна пастаўлен і зарэз матэрыялаў для пратручвання. Да гэтага часу паўночным раёнам рэспублікі аўсім не забеспечаны фармальна. Беларускае кантра «Сельгаснаб» не мае ніякіх вестак аб хале завозу прэпаратаў для пратручвання. У выніку безадказнай планіроўкі Наркомзема ў паўночных раёнах—назаоў 6-ці тон фармаліна. На раённых сув'язках «Вельгаснаб» прэпараты «А-10» і «Дамінава» ішча не расфасаваны, а калгасы не маюць пасуды, і выбара іх затрымаюцца. Ніхто не пакланіўся ліквідаваць гэта непармальнае з'явішча.

Сямба ўпершыню ў калгасах і саўгасах ВССР уведзіцца так званым тэрмічнае пратручванне пшавіны і ачымяю. Наркомзем ВССР чамусьлі рашыў працесі гэта мерапрыемства толькі ў 12 раёнах, тым, як па загаду Наркомзема Саюза ССР гэтым спосабам павохна пратруціць усё насенне гэтуговых пасеваў у калгасах і саўгасах, а таксама і тыя пасевы, што асталіся на насенне. Тэрмічнае пратручванне самым аўдным тыпам втваруецца. Раённым зямельным аддзёлам аляхнуліся ад гэтай важнейшай справы. Загальны арбітэскага раёнамадэля тав. Вадзімюска і аграрныя паулаў ад пратручвання насення не кляпоціла. Ніхто не ацывае адказнасці за высказваюцца падрыхтоўку насення да сямбы.

Усё гэта безадказнасць, зыходзіць ад Наркомзема ВССР. Ёсць у Наркомземе аддзел барабцы са школьнікамі падуў. Гэты аддзел нібы лічыцца пры параміае, а на самой справе ён—пры ільшым кіраўніцтвам. Але сямба не ў гэтым. Паулаў аддзел барабцы са школьнікамі падуў у Наркомземе фактычна не існуе. Перад вясной сямбы ён спыніў сваю работу. На чальнік аддзела тав. Бізюнае замест арганізацыі пратручвання насення займаецца доследамі над трыхграмамі, яны пераводзіць загальным біялагічнай станцыі. Вадзімюска скептычна адносіцца да тэрмічнага пратручвання. Ён сарваў забеспячэнне калгасаў самым неабходным і таным срэдам для гэтай справы—тэрміамамаі. Калгасы незабеспячаны нават інструментамі ад пратручвання. У аддзеле барабцы са школьнікамі падуў закінуў сваю практычную работу над арганізацыяй пратручвання насення. Кады ў раёнах не падрыхтаваны. Ёсць стэнографіа на месцах—работнікі аддзела не ведаюць і не цікавяцца.

Занятыя кіраўніцтвам Наркомзема: зэрэае (начальнік тав. Лабаскоў), ільшане (начальнік тав. Савосціў), аграрна-бульбязнае (начальнік тав. Шадег) таксама стэіць у баку ад барабцы за падрыхтоўку высказваюцца насення, за пратручванне іго. У самым рашучым ліні падрыхтоўкі за сямбы аграрныя сямбы і канцыляры, і ў калгасы амаль не вельшэаюць.

А. Л.

ШКОДНАЯ САМАСУПАКОЕНАСЦЬ

Да вясновай сямбы, калгасы Місцэаўскага раёна павінны вывезці на посяд 498 тыс. вазоў гною і 63 тыс. тон торфу. Завалася-б, што за гэтую работу паніны былі ўзяты ўсе раёныя арганізацыі. На справе-ж замельныя органы, а таксама і раёнкамаком усю зыму займаюцца забавней, параднай шуміхэй за высокі ўраджай, а практычна нічога не рабілі. На вывезку гною і торфу калгаснікі не былі мабілізаваны.

Непадаротліваць агляльных аратаў і савашчэй у работе прывал да таго, што палы вываскі гною калгасамі выкаваны на 20 проц., торфу на 18 проц. З нальшым павых работ у раёне на гэтым сунакоіска, думароў, што можна будзе абмісціся без угнаення гноём. Шкодна самасупакоенасць.

Совет Народных Камісароў ВССР абавязаў раёна дзятароў МТС і саўгасаў, старшынь калгасаў сабраць і савасавоа вывезці на пады ўсе наўдныя расуры маючых угнаенняў. Асабліваю ўвагу Саўнарком звярнуў на неабходнасць погнага скарыстання мінеральных угнаенняў. Аднак інтэрнатах брэнна і халанды. Газет не атрымаюць. Мх не раз аб гэтым гаварылі старшынь тав. Багану, але ніякіх рэзультастаў.

ПЕРАДАВАНІ СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКІ У МЕНСКУ

У Менску на ўсебеларускую нараду пачэлі з'явіцца стыханнаўны ўраджайнасці і перадавікі па падрыхтоўцы да вясновай сямбы. Сарох іх—званітыя людзі Савецкай Беларусі—арганізаваны тт. Блоціні Міхаель і Юхонвіч Маўвей з калгаса імя Варашылава Турскага раёна, старшыня калгаса імя Калініна Ветрыскага раёна—арганізаваны тт. Ішчанка, які дабіліся высокіх паказальнікаў у падрыхтоўцы ўраджайнасці сацыялістычных падуў.

Учора ў вечару ў Менску прыхлаца зымні 280 чалавек. Усёго на нараду зарэагавана 149 старшынь калгасаў, 187 бригадараў калгасаў, 319 званяных і перадавіч калгаснікаў, 50 работчых саўгасаў, 25 спецыялістаў сельскай гаспадаркі і 120 старшынь сельсаветаў. Усе яны—дзешчыя стыханнаўны, якія даці рагорыны ўраджаі ў 1936 годзе, а таксама перадавікі па падрыхтоўцы да вясновай сямбы гэтым годзе.

31 саватка ў Менску акрываецца ўсебеларуская нарада стыханнаўнаў ураджайнасці і перадавічкі па падрыхтоўцы да вясновай сямбы, скліканая рашэннем ЦК КП(б)Б і СНК ВССР.

Менская пошта затрымала дастаўку газет з дакладам таварыша СТАЛІНА

Аб дакладзе таварыша Сталіна па Пятуце ЦК ВКП(б) інютыя раёныя фабрыкі імя Калгановіча дачакаліся 28 лютага, калі даклад перадаваўся па радыё. Аднак, з-за таго, што аб перадачы не ведалі, інюты не чулі яе, аб аслухалі асобныя ўрэдкі калгасаў.

20 саватка з вылікім неадпаченнем чкалі менскіх газет, у якіх можна было прычытаць даклад любімага правадара. Аднак, у абдзены перапытак—у 12 гадзін дна—газет ішча не было. Чыгта даклад да абдымае толькі ў ітгавоцывым пратру, дзе ўдалося адабчы адыні абмешчаны «Звязды». Нават у 3 гадзін дна газетны ішча не былі атрымаць.

Мы вельмі абурены тавары работай пошты, акая сарвала савасавоа дастаўку газет з дакладам таварыша Сталіна. Раёндой «Звязды» ўжо прапанавалі ў кіёсках.

Раёндой фабрыкі імя Калгановіча: Маган, Г. Снебло, З. Снебло, Райхлім, Лейкер, Лахюскі, М. Батвінкі, Шніпер і інш.

АБ СПРАВАХ У ТРЭСЦЕ „БЕЛДРЭУ“

На працягу двух апошніх год трэст «Белдрэу» у ланоні за колькасцімі паказальнікамі не займаецца прыгупімі кіраўніцтва стыханнаўскага руху, барабцы з бракам і правільным скарыстаннем сярэамаі. Тыячым кубаметраў драўніны безспасалааца выкарыстоўваюцца і выкідаюцца ў алаа.

На агульных сходах работнікаў трэста амаль што ні разу не ставілася пытанне аб работе трэста і толькі выдана за два гады ўпершыню аслухалі даклад кіраўніцтва трэста аб праробленай работе.

Дакладчык Дваронкі, гаворачы, аб недахопах у работе прапрыемстваў, усю віну гэтаму бачыць у абстэаўных і нават «прыродных» умовах. Ён ні слова не сказаў чаму-ж дрэнна працуе трэст, не падуў ні аднаго прэзідэнта тых людзей, якія тарыаюць у работе, а такіх янамаа нават і ў самым трэсце.

Выступішы ў спрэчках некаторыя інжынера-тэхнічныя работнікі, як Вадзімюска, Серабранікаў, Шыбок прывалі рад канкрэтных факстаў ішчывашай галавапашпскай работы паасобных кіраўнічтва трэста. Але-ж у Белдрэве не любяць крытыкі. І тут-жа на сходах званішылі пахалымі навістаў Бромберг і Ашароніча, якія сарабавалі ліквідацыю «страшкі» Дваронкага, Шырокага саваскартыкі не было. Спрэчы хутка спынілі. Рэзалюцыю па дакладу перадаці для вышпадуку ў ачымяю, каб аспертыць яе на «стэхніку» сходах. Калі-ж гэты сход будзе—невядома.

Пасля таго ўжо прайшоў месяц. Кіраўнічтва трэста перайшоў на ішчыву работу і сабраў з сабою незаавержаную агульную сходам рэзалюцыю. Работа-ж трэста палыла па-старыныны.

Прапрыемствам не атрымаюць ніякай дапамогі ад трэста. Усё кіраўніцтва ачымяючаепа ў паслыцы паага вухах непачытаючых паперак. Вытгорчы план па трэсту выкапаны у лютым на 54 проц. Рагачоўскі лесазавод нават пры наўд-насі сярэамаі не выконвае праграму.

Стыханнаўскім рухам тут аўсім перастаці займатца. Толькі 25 проц. усіх работчых прапрыемстваў з'яўляюцца стыханнаўцамі.

Не аўсім добра абстаіць справа з пляна-папярэдавічымі рамактам вяртатэаў і арготаў, а калі яны і прахадзіць, то выключна пасля аварыі і пугі. У 1936 г. пазыкі лесазавод вынаў са стэра на пільш чаму-ж звао стэіць, 25 лютага на відэбскі лесазаводзе імя

«Правды» ў калмы дакамаматые хопнуў шток і паршнем выбыла падрадно пакрыўку. Дакамабиль выведзен са стэра. Камісіяй устаноўлена, што ў штоку другога палында таксама дось саразнаа трэччына і пагражае другой аварыяй. Гэты факт нікога не ўтэрпаюць у трэсце. Тут, як вядома, правыкі да такіх «аробіаў». А за такімі «аробіамаі» хававоца рука класавога ворага і штодзіа.

На рашэнню ўрада будаўніцтва стыханнаўскіх камер на чатырох алоадах (Вітэбск, Рэчыца, Рагачоў, Нава-Беліпа) пазына было быць спочываць у верасні 1936 г. Аднак будаўніцтва праходчы вельмі павольна. У гэты абстэа, які маюць вельшчае гаспадарчае і абаронаа значэнне, укладзены сотні тысяч рублёў. Між тым кіраўніцтва трэста і ў прыватнасі Бромберг і Сульскі займаюць будаўніцтва, а прапрыемства ачымяюць вельшарную патрэбнасць у іх. Сульшкія камеры з'яўляюцца ўвесь тае зымым месцам на вытэрчасці.

Тэхнарэу трэста Бромберг кіруе стыханнаўскай рапінналізацыяй. Пры яго сарапартулааці» сотні камітэцкіх прапаоў, унесеныя стыханнаўцамі і інжынера-тэхнічымі работнікамі прапрыемстваў, дазвасць па два гады не раздзельшымі.

Інжынер трэста Гаррынаеа Кедрарааа ўносіў прапановы аб ішчывіны ралу недахопаў на прапрыемствах. Аднак Бромберг і слухаць не хоча.

У 1936 г. той-жа самы Бромберг заахнаваў зніжэнне прадукцыінасці падуры на рамазмену на ўсёму трэсту, заахст тэхнічна аасовных 56 кубаметраў да 49. І толькі пасля прагасту Гаррынаеа павінулі 51. У 1937 г. крыку павялічылі і то не аўсім—да 54 кубаметраў. Ашароніч, выкажваючы на прапрыемствах, заахст тэхнічнай дапамогі, пагражае кіраўнічым прапрыемстваў ачымяюць у работе.

Устаноўлены раёндой канферэнцыйны па пераглядку юры новыя пасыкі рашіна на 25—36 проц. Прадукцыінасці лесарам зніжаецца, а ў трэсце па гэта не рэагуюць.

Раёндой Пясуаа ЦК ВКП(б) стэіць перад гаспадарнікамі вельшарныя алачы на ітгавоцывай працеры алыаі пераарача на самой работе. У трэсце-ж «Белдрэу» пры натуральні кіраўнічкі складоа атмасфаа адымца саваскартыкі, адымэй сім-мстэаінасці, пахалыства, якія выкарыстоўваюцца класавымі ворагамі ў іх штоднішай работе.

Ф. САКАЛОУСКІ, І. ТУРАЦКІ.

Менская пошта затрымала дастаўку газет з дакладам таварыша СТАЛІНА

Аб дакладзе таварыша Сталіна па Пятуце ЦК ВКП(б) інютыя раёныя фабрыкі імя Калгановіча дачакаліся 28 лютага, калі даклад перадаваўся па радыё. Аднак, з-за таго, што аб перадачы не ведалі, інюты не чулі яе, аб аслухалі асобныя ўрэдкі калгасаў.

20 саватка з вылікім неадпаченнем чкалі менскіх газет, у якіх можна было прычытаць даклад любімага правадара. Аднак, у абдзены перапытак—у 12 гадзін дна—газет ішча не было. Чыгта даклад да абдымае толькі ў ітгавоцывым пратру, дзе ўдалося адабчы адыні абмешчаны «Звязды». Нават у 3 гадзін дна газетны ішча не былі атрымаць.

Мы вельмі абурены тавары работай пошты, акая сарвала савасавоа дастаўку газет з дакладам таварыша Сталіна. Раёндой «Звязды» ўжо прапанавалі ў кіёсках.

Раёндой фабрыкі імя Калгановіча: Маган, Г. Снебло, З. Снебло, Райхлім, Лейкер, Лахюскі, М. Батвінкі, Шніпер і інш.

ПРАКУРОР УКРЫВАЕ ЗЛАЧЫНЦА

У мястэчку Меніж Вігомайскага раёна ўжо каля інуце сямбо. Але параклу тут якая. Кіраўніцтва сельна не апавадае сваіму прызначэнню. Старшыня сельна Шыла сістэматычна п'януце і расарадае срэды сельна.

У маі мінулага года была выяўлена прагаста ў суме 1.892 руб., зроблена Шыла. Пасля гэтага дзешчыны асправа-жыўскае пастававі зыць Шыла з работы, справаў аб ім накіраваны у суд. Але чамусьлі гэта не было зроблена.

Навулаў растраччыкі, як віхаль, не хронна ацываюць сабе ў Вігомайскім раёне, бо сам раёндой пракурор пэтурае іх. Яшчэ ў жніўні мінулага года на запытанне «Звязды» аб растраце грошай у

сельна пракурор т. Жукаў павашаў ішо факт растрачкі гр-наці Шыла паўнамоа папвердзіся. Для дэталнай праверкі была вызначана бухгалтарскаа экспертаца, акая кааучыаа вывады недахоў у суме 1.892 руб. Як-бышам усё ясна. Аднак, на паўторнае запытанне т. Жукаў адказаў, што справа на абвінавачванню старшыні сельна ў растраце грошай знаходзіцца ў саваска-жыўскаа пастававі зыць Шыла з работы, справаў аб ім накіраваны у суд. Але чамусьлі гэта не было зроблена.

Навулаў растраччыкі, як віхаль, не хронна ацываюць сабе ў Вігомайскім раёне, бо сам раёндой пракурор пэтурае іх. Яшчэ ў жніўні мінулага года на запытанне «Звязды» аб растраце грошай у

Карапелі калучы, пракурор усючкі чыпа стэраінаа ўтаіць растрацу Шыла. Больш поўнага пагнацца гэтай справе, а віноўны не пакараа.

КОМСАМОЛЦА.

ПАЛІТАГІТАЦЫЯЙ НЕ ЗАЙМАЮЦЦА

«... Наша агітандыя захавала, галоўным чынам, перадавыя работчыя, асобныя калгасы. Яна зымі не ахаліла вельшарныя пластаў людзей, якія гэтымі нам дапамагчы, а ўсёма гэтыя аслуханцы і былі напільны прыслысцелі, непрыгупімі большыкімі. Я маю на ўвазе тут ітгавоцывыя, саваскартыкі, халыя гаспадыні, ды і не толькі іх. Трэба саваскартыкі, што агітандыяй работчымі не ахаліла нават усіх работчых на буйных прапрыемствах, а ў ачымяю пратручы толькі ў частцы калгасаў». (З асавоцывага слова тав. Ільшанава на Пятуце ЦК ВКП(б) 27 лютага 1937 г.)

Гэта апына стэнографіа палітагітацыі, даяла тав. Ільшанава, даклад і поўнамоа адносіцца і да Менскай партарганізацыі.

Фармалына палітагітацыі ачымяю большыкі прапрыемстваў ў ўстаўку горада. Аднак гэта даляе не так. Нават там, дзе палітагітацыя і правадзіцца, яна ахаліла зымі вышчымі групы людзей. Яна ліхадарынаўнага пахлужа да асобных груп работчых. Не удаўваюцца запасы і настра работчых.

Прывядома рад факстаў. Паўшчэ з бельш буйных прапрыемстваў. На заавоце «Бельшарыя», дзе ёсць да 700 работчых, партком вылучыў 16 агітатароў, з іх атрабату вадучы толькі 10 чалавек, а астатнія толькі «алянаа» агітатароў.

У першым хромавым паху на 160 работчых вылучылі адзін агітатар т. І. Каган, у другім хромавым паху адзін на 280 чалавек вылучылі агітатар т. Ароўкер.

Але яе-жа праходзіць палітагітацыя ў буйных цохах? Гутары правадзіцца ў абдзены перанінак. На гутарку званячына астапца максімум 15—20 мінуту. У сарапны на гутарках першаа хромавага паха з 160 работчых прысутнае не больш 50 чалавек.

Зымі ясна, што за 15-мінутую гутарку ў абдзены перанінак агітатар не толькі не можа вышчыць пытанне, акая шыкаць работчых, але нават не ў стэае вышчыць свае думкі. Пытанні работчых асталіся без увагі і адказу. Начальнік зымі агітандыі аўсім не ачымяюць.

Тав. Мішын і партком у палым не ведаюць усіх работчых, іх пастроў і вэспрасаў, бо гэтым пытаннем партком не цікавіцца.

У першым ітгавоцывым ПЦІ член парткома Балатнінскі, аяому даручылі правадзіць палітагітацыю, на працягу года праваў толькі адну гутарку аб Вавасцішчыні.

У трэцім ітгавоцывым ПЦІ член парткіі Жураўлеў на працягу года праваў дзеве гутаркі. Таварыш палітагаспадарча работа «справішчына» і ў астытэй ітгавоцывых.

Між тым у ітгавоцывых жыве большыкі асобных, якія пратручы на стэаці, і партком павінен быў галоўную ўвагу звярнуць на палітагітацыю ў ітгавоцывых.

У выніку аслуханцы палітагаспадарчы і культурнай работы ў ітгавоцывых наглядваюцца галоўным фактаў хуліганства, і ашкі і крадзяху.

Работчы ітгавоцывы № 2 тт. Бураў і Чарына ачымяюць гэтыя факты: «Ніякіх гутарак з намі не правадзілі. Ніхто ў адміністрацыі, партыйных і профсаюных работнікаў да нас у ітгавоцывых не заахаліў. Напільным бытам не цікавіцца. У

ітгавоцывых брэнна і халанды. Газет не атрымаюць. Мх не раз аб гэтым гаварылі старшынь тав. Багану, але ніякіх рэзультастаў.

Таварыш прапрыемства, член парткіі т. Трыго, партком тав. Рубенчык лічць ніякай сваёй глывоі забавана такой «аробіама», як палітагітацыя і правадзене гутарак з работнікамі. Агітатары і лэстары не вылучаюць. Яма нават кутца для культурна-масальнай работы. Насенгазета не прадуа, коунысты не вучацца.

Кагановічкі гораўскі не цікавіцца наглядзець, як абстаіць справа з палітагітацыяй на гэтым прапрыемстве. Ён не аказаў партарганізацыі належнай аымаці.

Ішчэ гэры пастаўлена палітагаспадарча работа ў арылях промазлаерарыі. Возьмем і прывяду стэнографіа палітагітацыі ў арылях імя Крупоўскай (Варашылаўскага раёна), дзе працуе зымні 400 чалавек і амаль выключна жываціны. У гэтай арыля ёсць 6 членаў парткіі і 14 комасолаў. Але ні адзін з іх не з'яўляецца агітатарам. Партыйная арганізацыя займаецца разабром канфіктаў паміж майстрамі і работчымі, прадугледжанае нават разбор гэтых пытан-

На гэтым прапрыемстве працуе адзін адзін парткіі (дырэктар прапрыемства т. Фрымаў), які ўваходзіць у працягу стыханнаўскага гуаабку. Партыйная арганізацыя даручыла т. Фрымаўу правадзіць палітагітацыю срэа работчых, але дзавяга Фрымаў рашыў, што аму, «як кіраўнічтва, непрыгупімі займацца палітагітацыяй, бо ён занят гаспадарчымі справамі. Ён партыйнае даручэнне перадаўшы непшысмаму, безспартыйнаму работчыму Вадзімюскаму, які зымі палітагаспадарча непшысмамы.

На пытанне, хто ўваходзіць у ачымяючэй трыадыкі парамыналы поастр «агітатар» Васілеўскі адказвае работчы: «Хіба ўсіх іх запамятаеш?» Сам Васілеўскі газет не вышчывае і іх не чытае.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ПАУНОЧНЫ ФРОНТ

БЫБЭА (галюны горада Баскай аўтаномнай вобласці), 28 сакавіка. (БЕТА). На баскайскім фронце, у сектары Эларно агнём рэспубліканскай артылерыі быў уварван паражаны публічнасці. На ўчастку Очандыліно (на поўнач ад Вільярэаль) рэспубліканцы, заўважыўшы скапчэнне сіл праціўніка ў раёне паміж Вільярэаль і Урбіна, адкрылі моцны артылерыйскі агонь. У выніку двухгадзінага абстрэлу сілы праціўніка былі рассяяны. Агнём імяцежнікаў працягвае разведку рэспубліканскіх пазіцый.

ГНУСНАЯ КАМЕДЫЯ ТРАЦІНСКІХ ПАСЭБНІКАЎ ФРАНКА

ВАЛЕНСІЯ, 28 сакавіка. (Інф. «Праўды»). Злоўжыццямі з паліцыям, які ўдзельнікі фашысцкай эмоі, іспанскія трацінскія залімаў новы маневр, каб прыкрыць сваю ролю прамых агентаў Франка, Троцкага і гэтага. Яны робяць выгляд, што паміж імі і Троцкім нібы існуюць якіясьці «разгалосці». Гэта каментар, аднак, нікога не ашукае, тым больш, што і самі іспанскія трацінскія аказаліся нявольніцкімі скарпачы гэту камедыю да канца.

У сваёй газеце «Я Баталья» кіраўнікі іспанскіх трацінстаў, разаблаціўшыся, выкрываюць сабе, які агентаў фашыста Троцкага. Газета гэта азначае, што Троцкі быў бешта «кратыўка» іспанскіх трацінстаў за іх узел у народным фронце і гэта-жа газета апраўдвае палат сабы трацінстаў, запэўніваючы, што фашыстскія трацінскія ў радах народнага фронту заклікаліся якраз у палітычным шляхаванні «крайніката характару праграмы народнага фронту».

Адначасова трацінскія газеткі прыгодуць зграднае карванне Троцкага ад нібы палітычнай перамоцы фашызма ў Іспаніі, прычым гэты гэвусны палітык на прапавітанні масы Іспаніі: «Рабочыя і сялянскія масы Іспаніі ў абсалютную аб'явіліся» — пахавана палітычнае Троцкі на трацінскіх байках іспанскага народу, якія дабрыя аб'явіліся разбойніцкі капац фашысцкіх ісправітэнтаў.

Народныя масы Іспаніі на справе бацькі, які трацінскі выконваючы сваю ролю агентаў міляроднага фашызма.

ЗМОВА СУПРОЦЬ ГЕНЕРАЛА ФРАНКА

ЛОНДАН (стальна Англія), 29 сакавіка. (БЕТА). Ліберальная газета «Матчестэр геральд» паведамляе аб змове супроць генерала Франка. Паводле слоў газеты, змова ахапіла некалькі гарадоў і была найбольш суворай у Малазе (горад на поўні Іспаніі), дзе група малыхых афіцэраў мела намер вызваліць з'яўленцы і пачаць паўстанне. Змова была раскрыта пры дапамозе германскага шпіянажу, які быў добра арганізаваны ў Іспаніі яшчэ да пачатку грамадзянскай вайны. Як указае газета, рэстаўляцыя не менш 18 кілаўнікоў змовы.

КАМЕДЫЯ НЕУМЯШАННЯ ПРАДАЎЖАЕЦА

ЛОНДАН (стальна Англія), 27 сакавіка. (БЕТА). Агенства Райтер і агенства Гавас распаўсюджваюць складзеныя ў амаль аднолькавых выражэннях паведамленні, у якіх са спасылкай на англійскія італьянскія выданні сьведчаюць, што пачатне ад 20 лютага аб забароне афіцэраў добраахвотнікаў у Іспанію да гэтага часу не парушалася. У гэтых паведамленнях указваецца таксама, што ні англійскі, ні французскі ўрады не думалі ў сумасным момант прыняць якія-б там ні было новыя меры па пытанню аб добраахвотніках, апрача тых, якія наменчаны ў рашэннях Лонданскага камітэта па неумяшанню ў справы Іспаніі.

Выкрыванні амерыканскага журналіста аб фінансаванні германскіх фашысцкіх агентаў у ЗША

НЬЮ-ЁРК (буйнейшы цэнтр ЗША), 27 сакавіка. (БЕТА). Вядомы амерыканскі журналіст Співак у артыкуле, апублікаваным у масавай работай газеце «Сэнтэй уоркер», абнавівае «аўтамабільнага караля» Генры Форда ў тым, што ён праз сваіх асабістых прадстаўнікоў аказвае фінансавую дапамогу тайным германскім фашысцкім агентам у ЗША і пачаў супраціўнічае з імі. Співак далей заўважэ, што лідэр мексіканскіх фашыстаў Родрыгес

з'яваў з германскімі фашысцкімі агентамі і падтрымаваў пачаць з кіраўніком завода Форда ў Мексіцы Брунетам. Паводле слоў Співака, асабісты сакратар Форда Джордж Камерон таксама актыўна супраціўнічае з фашыстамі, вядзе антаганістную прапаганду і аказвае фінансавую дапамогу фашыстам. Далей Співак указвае, што лідэр арганізацыі германскіх фашыстаў у ЗША Фрыц Гун працуе хімікам на заводзе Форда ў Дэйтройце.

Германскі друк аб італа-югаслаўскім дагаворы

БЕРЛІН (стальна Германія), 27 сакавіка. (БЕТА). Германскі друк распаўсюджае чуткі аб тым, што заключаны італа-югаслаўскі дагавор дасяг паўстаў да італьянскай перагрупаванні сіл у Цэнтральнай Еўропе. Газета «Вэрынер тэгеблат» і паведамляе з Будапешта (стальна Венгрыя) сьведчаюць, што італьянскі міністр замежных спраў Чыня дагаварыўся ў Белградзе (стальна Югаславія) аб тым, што Югаславія ўстае за Італіяй заключыць двухбаковы дагавор з Аўстрыяй і Венгрыяй. Карэспандэнт «Вэрынер тэгеблат» паведамляе, што кіруючы югаслаўскія вядомыя біблота далі запэўненні, што яны гатовы заключыць дагавор з Венгрыяй пры ўмове адмаўлення апошняй ад рэстаўрацыі дынастыі Габсбургаў.

Пахаванне афір фашысцкіх правакачый

ПАРЫЖ (стальна Францыя), 28 сакавіка. (БЕТА). Учора ў прамесях Парыжа адбылося пахаванне трох рабочых, ламерных ад ран, атрыманых пры крывавых сутычках у рэстаўрацый фашысцкіх правакачый у Кашы. Пахавальныя пошчыні выліся ў шматлюдныя дэманстрацыі ў Сен-Уане 8 тысяч працоўных прымалі ўдзел у жалобнай працэсі, якая суправаджалася астанкі рабочага Рэна Кюг'яна. У Мантройі па пахаванні Віктара Маргерма прысутнічала 25 тыс. чалавек. У Анэры па пахаванні Марсэля Серуці прысутнічала 8 тыс. чалавек.

На жалобных мітынгах з прамовамі выступалі прадстаўнікі народнага фронту і прыватныя Жак Дюкло (НК кампартыі Францыі), Энаф (усеўваўная сацыялістычная партыя), Тайар (сацыяліст), Б'юер (высаканом радыкал-сацыялістычнай партыі). Усе прамоўныя патрабавалі роспуску фашысцкіх арганізацый.

ПІСЬМО ІСПАНСКАГА ПІСЬМЕННІКА РАМОНА Х. СЕНДЭРА ДА ТАВАРЫША

ДАРАМІ СІВРА!

Дарэно не пісаў вам. У нас тут пачаў робарта і дрэннага. Я знаходжуся ў Іо, дзе ўстаўляю сваіх работ. Я, вядучы, гаварыў вам, што ў мяне двое каляі: Рамон — двух год і Андрэ — аднаго года. Яны асталіся ў Заморы пасля зойбства фашыстаў майёй бядняй жонкі, якая апыталася там, калі выбухнуў мянеж. Даведзены аб гэтым, я атрымаў у Мадрыдзе дазвол выехаць на Францыю, каб атрыць дабіцца іх вызвалення. Мне гэта ўдалося зрабіць пры дапамозе Чырвонай Вяржы. Зараз дзеці са мной. Я імкніся іх устроіць тут пачаць (яны хворыя), каб атрымаць магчымаць вярнуцца на з'яўленцы.

Усё гэта жуліасна. Будзе, зраўнуча, лятэй пасля нашай перамогі. Я яшчэ тут прабуць некалькі тыдняў, каб скончыць кнігу, якую я пачаў...

Я не сказаў і паловы таго, што хапэў сказаць... Дзеці мяне звязваюць. Усе-ж кажу вярнуцца як мага хутчэй туды, куды заклікае мяне мой доўг...

Мянежнікі застралялі майго брата, блізка мора Уэсі. Яны зрабілі яшчэ іншыя злачынствы, якія непарэчна закраняюць мае пачуцці свабоды, і заклі ікрышо заняту імі і паліваваленую частку Іспаніі.

...Прывітанне сабрам і таварышам! РАМОН СЕНДЭР.

Усё культурнае чалавецтва ведае выдатнага сучаснага іспанскага пісьменніка Рамона Х. Сэндэра. Яго раманы пераказаны на ўсе еўрапейскія мовы. Яго кнігі «Мігрант» і інш. заслужылі шырокую вядомасць.

Іспанскія фашысты бяслісны пераходзіць поспеху творца Рамона Х. Сэндэра. Але яны выбралі для барацьбы з іспанскай перадавой літаратурай самы гнусны і агідны шлях. Захалішы юному пісьменніку Рамона Х. Сэндэра, яны вяр застралялі, адразаўшы ад двух дзяцей. На шчасце, дзеці былі выратаваны Чырвонай Вяржы і адраўляўшы ў Парыж.

Лішч адно эластэчнае злучэнне зроблена фашысцкімі натамі.

(«ПРАВДА»).



28 сакавіка з Варшавы праз Негарэлае вярнуліся ўдзельнікі 5-га міжнароднага конкурсу піяністаў імя Шопана тт. Януэ Зэк, Роза Тамаріна, Таціяна Гольдфарб і Ніна Емельянава. На граніцы ўдзельнікі конкурсу цэла сустракалі пагранічнікі і прыбыўшыя з Менска прадстаўнікі грамадскіх арганізацый. На вэкансе ўдзельнікі конкурсу далі канцэрт для пагранічнай, выканаўшы ўружы з твораў Шопана. НА ЗДЫМКУ (злева направа): Роза Тамаріна, Януэ Зэк, Таціяна Гольдфарб і Ніна Емельянава. Фото Прывальскага (БСФ).

ЛАЎРЭАТЫ МІЖНАРОДНАГА КОНКУРСА ПІЯНІСТАЎ ВЯРНУЛІСЯ ў СССР

НЕГАРЭЛАЕ, 28 сакавіка. (Спец. нар. «Звязда»). Сёння ўвечары вярнуліся з Польшчы ў СССР пераможцы траіста міжнароднага конкурсу піяністаў імя Шопана. Як вядома, на гэтым конкурсе савецкія піяністы атрымалі бліжучую перамогу. Януэ Зэк атрымаў першую прамію, Роза Тамаріна — другую. Ігра Таціяна Гольдфарб (дэвятая прамія) і Ніна Емельянава (дзясятая прамія) гідэравай грамадзян, таксама атрымала высокую ацэнку.

асобе ўсё праіту, гаворыць аб нашых перажываннях. Мы на граніцы нашай вялікай радзімы шчасліва распартавалі партыі, уруду, усяму савецкаму народу, што апраўдалі аказанае нам даверэ. Яшчэ раз савецкае мастацтва перамагло. Яно будзе перамагаць і надалей.

На станицы Негарэлае да прыходу вэспрэса з Варшавы сабраліся пагранічнікі, калгаснікі Негарэлаўскага сельсавета, чыгуначнікі, якія надалілі савецкім піяністам траістную сустрачу. З Менска прыйшлі пачацькі Беларускага кіраўніцтва па справах мастацтваў тав. Пасюкевіч, прадстаўнікі ЦК ЛКСМБ і музычнай грамадскасці.

Няхай жыве годзісь і любоў усёй савецкай краіны вялікі Сталін! Піяністы тут-жа ў залі па патрабаванню сабраўшыся пагранічнай і калгаснікаў выканалі рад шпаліўскіх вэцудэ. Незвычайна пасля Варшавы аўдыторыя цэла вітала і апладыбравала савецкіх музыкантаў.

Мітынг і канцэрт трансміраваўся з Негарэлава па ўсяму СССР.

У ругары з карэспандэнтам «Звязды» ўдзельнікі конкурсу паведамілі, што яны выступалі з канцэртамі ў Варшаве, Катовічах, Кракаве і Лодзі. Усе выступленні прайшлі з выключным поспехам. Савецкія піяністы атрымалі запрашэнні прыехаць на гастроляў па Францыю, Польшчу і іншыя краіны.

Якуэ Зэк і інш. ўдзельнікі конкурсу прасілі перадаць гарадзкіе прывітанне працоўным арганізацыям БССР і аб'явілі ў бліжэйшым часе прыехаць у Менск для канцэртных выступленняў.

М. КИ.

ПРЫЕЗД ДЭЛЕГАЦЫІ АНГЛІСЬКАГА ІНЖЫНЕРА

НЕГАРЭЛАЕ, 28 сакавіка. (Нар. «Звязда»). Сёння ўвечары праз Негарэлае прыйшла ў СССР дэлегацыя ад італьянскага інжынераў Вялікабрытаніі ў складзе 8 чалавек на чале з г. Ітэмам. Саюз інжынераў яднае 283.000 членаў.

ПА ВІДЗЕ НА ВЕЛАСПЕДЗЕ

ВІБЕСК, 27 сакавіка. (Нар. «Звязда»). Работнікі вібескай выраточчай станцыі «Освода» бошман Сіліцкі, матрос Грыгарыянка і памочнік начальніка станцыі Стужакі сканструавалі веласпед, які будзе рухацца па вадзе.

Дэлегацыя прыйшла ў СССР па запрашэнню ВІСІС для азнамлення з дасягненнямі савецкай пажытай і лёгкай прамысловасці і жывіцкіх савецкіх інжынераў і спецыялістаў. Англійскія інжынеры прабудуць у СССР да 16 красавіка і наведаюць Маскву і рад іншых прамысловых цэнтраў Саюза.

Веласпед складаецца з двух драўляных папалюкоў, якія злучаюцца спецыяльнай рамай. Рукава ён будзе пры дапамозе асобнага рухавіка кола і веласпеднай перадачы з хуткасцю, прыкладна, у 15-16 кіламетраў у гадзіну. Калгасніцкая пабудова веласпедна і яго выпрабаванне абудзецца ў бліжэйшым часе.

Б. КАМЕНОВ.

Ари. ЗАРУБЕЖНЫ.

ПАПРАУКА

У дакладзе таварыша Сталіна на Пястуме ЦК ВКП(б), апублікаваным на ўчарашніх газетах, у 9-м абзацы ад канца дакладу, надрукавана: «Мы наменлі, далей, асноўныя меры, неабходныя для таго, каб аб'яшкродзіць і ліквідаваць дыверсія-шпюніцкія і шпіёнска-тэрарыстычныя вылазкі трацінска-фашысцкіх агентаў замежных разведвальных арганізацый».

Трэба чытаць: «Мы наменлі, далей, асноўныя меры, неабходныя для таго, каб ліквідаваць гэтыя недахопы і аб'яшкродзіць дыверсія-шпюніцкія і шпіёнска-тэрарыстычныя вылазкі трацінска-фашысцкіх агентаў замежных разведвальных арганізацый».

КАНЦЭРТЫ САРЫ ФІБІХ

Канцэрты вядомай выкалтані ўбрэскай народнай песень Сары Фібіх у клубе імя Сталіна і іншых клубах Менска зрабілі на слухачоў прымальнае ўражанне. Сара Фібіх вядома менскім гідэчам, яна не ўпершыню прывязлае ў наш горад, але ўсюкі раз аказалася тонкая, вылібка мастацкая, культурна перадача сучаснай ўбрэскай народнай творчасці, багатае на выключных сродкаў.

Сара Фібіх на першы план высювае жэст, выліку, рух, яна дзе зраўнуча, ачучуць, пераважыць ўружытую народную шпюніцкую і артыстычныя паўчудзі яна ўдзельніца драбейшых аддэлі народнай пошні.

Яе рэпертуар — багаты фальклорны матэрыял, узяты з самых крывіч народнай творчасці. У ім адбываецца радэцыя вывалянага народу, здарова народнай жмер, у той-жа час даюцца аркія варыскаў быту насельніцтва старага дрэвалюбнага ўбрэскага мястэчка, яго баявыя дасягненні, пажытка, людзкая жывіца. Канцэрты паведамілі артысты в'яўляюцца на добрым узроўні мастацкай папулярнасці ўбрэскай народнай творчасці.

Вялікі поспех мела пошні, пацвердзіла з творчасці ўбрэскага насельніцтва Польшчы, Украіны, Беларусі, у музыцкай арганізацыі кампартыяў Касюка, Рэвунька, Льюва, Шейніна і інш. Сара Фібіх — не толькі спявачка, але і добры выкалтані мастацкага чытанія. Яна звышні слухача з лепшымі ўворады аўтанай і класічнай ўбрэскай літаратуры. Вялікае ўражанне робіць перадача ўружы з пачына Пэра-Маркіна «Ніч ўбрэскай калгасі» асладна на ямлі былі бліжэйшай ўбрэскай мастацка. З пэрадавальным мастацтвам перадае яна апамятанне Шотам-Алехіна «Мая скрыпка».

У апошні час Сара Фібіх убаганіла свой рэпертуар выкалтанем беларускіх, украінскіх і польскіх народных песень. Іх вялікі нахалю у рэпертуары апамятанне таленавітай актрысы граба апамятанне ачучасіць сучасных ўбрэскай песень, узятых з творчасці мас ўбрэскай калгаснікаў.

БУТМАУ.

Ад парткалегіі пры уп. КПК

Ніжэйпералічаны ў спісу таварышы выкалтаня Парткалегіі пры уп. КПК пры ЦК ВКП(б) на БССР (т. Менск, Чырвоная-армейская, 16, 8-ці паверх, пакой № 26) на 21 сакавіка 1937 г. да 11 гадзін дня для разгляду іх апамятаных спраў: Матвіяніскі І. І. — Гомель, Драгіцкі І. С., Мяснішча С. Н., Барыска В. В., Місевич К. А., Шапіра Д. С., Сагалюк Н. І., Ковалю П. Т., Стус М. І. — Менск, Маднік І. Я. — Смільвічы, Жбаню А. С. — Пухавічы, Серажыжа А. І. — Барысаў, Літвіну М. І. — Сяно, Царшчышка Ф. В. — Смільвічы, Даўжэнка М. М., Дятлюкоўскі Д. П., Фралоў А. П. — Орша, Каплічовіч І. А. — Віцебск, Макія Ф. К. — Арэс, Канстанцінуў М. М. — Марілеў, Глезер Л. Х. — Глуск, Гоголаў Т. Я. — Цароўка, Якуш А. Н. — Рэчыца, Новікаў П. П. — Рэгачоў, Уман Е. А. — Бабынін, Войтка С. С. — Магілёўскі, Парткалегія пры уп. КПК на БССР.

У ТЭАТРАХ І КІНО: БЕЛАРУСЬСЬКІ ПЕРШЫ ДЯРЖАВНЫ ТЭАТР (ВКП-І) 30 сакавіка КАШТАНСКАЯ ДАЧКА Аб'ёмнаст 26 69. Паміжні, Дэярэ. ВЕДЗЯРЖАТЭАТР Дзяржэс. тэатра ОПЕРЫ І БАЛЕТА 30 сакавіка КАРМЕН Аб'ёмнаст № 6. Гукавы кіноапарат «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА» ДЭПУТАТ БАЛТЫКА Дзіцячы гукавы кіноапарат ТРОЕ З АДНОЙ ВУЛІЦЫ Гукавы кіноапарат «Пролетарыя» АПОШНЯЯ НОЧ Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыяналь» ШУКАЛЬНІК ШІСАЦІЯ Гукавы кіноапарат «Спартак» АПОШНІ МАСКАРАД

Ад 31 сакавіка гукавы мастацкі фільм вытворчасці МОСФІЛЬМ **ВАРОЖЫЯ СЦЕЖКІ** У галоўных ролях: Заслуж. арт. рэспублікі ЦЭСАРСКАЯ і арт. ЦЕНІН, АБРЫКОСАУ І НАРОКАУ Звыш праграмы навуковы фільм «РАК І БАРАЦЬБА З ІМ» РАДЫПЕРАДАЧЫ (Пястуме ЦК ВКП(б) на польскай мове. 8-00 — тэкст дакладу таварыша Сталіна на Пястуме ЦК ВКП(б) 10-00 — «Апошнія паведамленні» 10-30 — дзіцячая перадача 16-00 — канцэрт на ааўтах радзёсхучаюч 17-00 — вершы і песні аб Сталіне 18-15 — міжнародны агія 18-30 — народныя песні 19-00 — казкі Салтыкова-Шчэдріна 19-30 — парт-вучоба 20-30 — канцэрт 22-30 — тэкст дакладу таварыша Сталіна на РАДЫПЕРАДАЧЫ (Пястуме ЦК ВКП(б) на польскай мове. 16-00 — творы Гоголя, Мусоргскага 17-00 — дзіцячая перадача 18-30 — партвучоба 19-30 — Ле-нін і Сталін у творчасці народаў СССР 20-00 — канцэрт 23-00 — «Апошнія паведамленні» 28-15 — перадача на польскай мове.

ДА ВЕДАМА АБАНЕНТАЎ ЭЛЕКТРАЭНЕРГІІ! МЕНСКІ ЭНЕРГАКАМБІНАТ ДАВОДЗІЦ ДА ВЕДАМА СПАЖЫЦОУ ЭЛЕКТРАЭНЕРГІІ, ШТО **электралабараторыя камбіната ПРЫМАЕ ў ПРАВЕРКУ, РЭГУЛІРОУКУ І ДРОБНЫ РАМОНТ ШЧОТЧЫКІ ЭЛЕКТРАЭНЕРГІІ.** ПРЫЕМ І ВЫДАЧА ШЧОТЧЫКАЎ ПРАВОДЗІЦЦА ў БЮРО АБСЛУГОУВАННЯ СПАЖЫЦОУ «БАС» ШТОДЗЕННА З 8 Г. РАНЫЦА ДА 12 Г. НОЧЫ. АДРАС: г. МЕНСК, СОВЕЦКАЯ, 116, 2-гі ПАВЕРХ, «БАС», тэл. 20-691.

ДА ВЕДАМА ТРЫМАЛЬНІКАУ АБЛІГАЦЫІ ДЗЯРЖАВНЫХ УНУТРАНЫХ ПАЗЫКІ У 1937 ГОДЗЕ па пазыцы Другой пяр'годкі (выпуск чацвертага года) будзе праведзена **ПЯЦЬ ТЫРАЖОЎ ВЫІГРЫШАЎ** Першы тыраж абудзецца 25 МАЯ гэтага года ў г. Маскве, другі тыраж — 25 ЧЭРВЕНЯ АБ МЕСЦЫ ПРАВЯДЗЕННЯ ДРУГОГА ТЫРАЖУ І ТЭРЫНАХ НАСТУПНЫХ ТЫРАЖОЎ БУДЗЕ ПАВЕДАМЛЕНА ДАДАТКОВА. 1. У РОЗЫГРЫШЫ БУДУЦЬ УДЗЕЛЬНІЧАЦЬ ТОЛЬКІ ТРЫМАЛЬНІКІ, АБМЯНЮШЫСЯ АБЛІГАЦЫІ СТАРЫХ ПАЗЫКІ. 2. РАЗДАЧА АБЛІГАЦЫІ ПА ПАПДІСКІ 1936 ГОДА БУДЗЕ ПАВЕДЗЕНА АДНАЧАСОВА З ВЫДАЧАЙ ЗАРАБОТНАЙ ПЛАТЫ ЗА ДРУГОЮ ПАЛОВУ КРАСАВІКА. 3. ТРЫМАЛЬНІКІ ДЗЯРЖАВНЫХ, ЯНІЯ ЗДАЛІ АБЛІГАЦЫІ ПАД ССУДЫ І НЕ ПАТАСЦЯ ССУДЫ ДА ПАЧАТКУ ТЫРАЖУ, ПАЗВАЛЯЮЦА МАГЧЫМАСЦЬ УДЗЕЛЬНІЧАЦЬ У ТЫРАЖАХ ВЫІГРЫШАЎ ПА ЗАКЛАДЗЕННЫХ ІМ АБЛІГАЦЫЯХ ДЗЯРЖАВНЫХ. КІРАУНІЦА АШЧАДІАС І ДЗЯРЖАВНАГА БССР.

НАРКОМІЩПРОМ СССР **ГЛАВПАРФЮМЕР** ДІЭМІА ДУШІСТЫ ГІРОШЫ **ЛУЧШІЕ ЦВЕТНЫЕ ОДЕКОЛОНЫ СИЛЬНОГО ЗАПАХА** Уп. Галюлітбела № К-2052.

ДА УВАГІ ЧЫТАЧОЎ І ПАДПІСЧЫКАЎ НА ЖУРНАЛ **„БОЛЬШЭВІК БЕЛАРУСІ“** Журнал «Большевик Беларуси» з палітыка-эканамічнага штомесячнага разраганіаюцца ў журнал партыйнага будаўніцтва. Апрача агульнага аддэла, у якім будзе асвятляцца пытанні арганізацыяна-партыйнага будаўніцтва, партыйнай прапаганды, палітыкалі і пытанні большавіцкага друку, — у журнале, пачынаючы з № 3, уводзіцца аддзел: «У дапамогу прапагандысту», «У дапамогу партору і сакратару парткома», «Жыццё мясцовых партарганізацый» і «У Цэнтральным Камітэце КП(б)». ПРЫМАВІЦЦА ПАДПІСКА на красавік і наступныя месяцы 1937 г. Умовы падпіскі: 1 мес. — 40 кал. 3 мес. — 1 р. 20 к. 6 мес. — 2 р. 40 к. 9 мес. — 3 р. 60 к. 12 мес. — 4 р. 80 к. ПАДПІСКА ПРЫМАВІЦЦА канторай выдавецтва «Звязда» — Менск, Савецкая, 63, Савадрукам, усімі палговымі аддзяленнямі, агенствамі і пісьманосцамі. ВЫДАВЕЦТВА ЦК КП(б) «ЗВЯЗДА» У адзел аб'яу званіце па тэл. 21-845 Друкарня газеты «Звязда», Менск, Савецкая, 63.

Арцель «ЧЫРВОНЫ ТРАНСПАРТНІК» (Менск, Мескоўская, 1/1, тэл. 22-208 і 23-284) ПРЫСТУПІЛА ДА ЗАКЛЮЧЭННЯ **ДАГАВАРОЎ** НА ПАСТАЯННАЕ ПАРВОД ПРЫМАВАВАННЕ ПА ПЕРАВОЗКІ ГРУЗАЎ. УСЕ ІНШЫЯ ВІДЫ ПЕРА ВОЗКІ ПРАВОДЗІЦЦА АРЦЕЛЛО ПА ЗАЯЎКАХ, ЗАВЕРАННЫХ УСТАНОВАМІ, НА НАСТУПНЫ ДЗЕНЬ. ПРЫМАЮЦА ТАКСАМА ЗАЯЎКІ НА ПЕРАВОЗКІ АД ПРЫВАТНЫХ АСОБ. ЗАЯЎКІ прымаюцца штодзённа з 9 г. раніцы да 4 г. дня. ПРАУЛЕННЕ. ЗГУБЛЕНЫ І УНРАДЗЕННЫ ДАКУМЕНТЫ ЛІЦЫЦЬ НЕСАПРАУДНЫМІ: Нарасік Р. І. — профблет ваенны блет; Аўрэліч Ч. В. — пром № 02826; Філіп Д. Л. — профблет № 188510; Дэярыв Я. А. — пашпарт і ваенны блет; Ручні А. І. — ваенны блет, профблет і пасведчанне асобы; Петліцкая М. В. — вейсінская кніжка; Рабцоў Г. А. — пашпарт № 061384, комосмольскі блет і профблет; Мяснікова І. Л. — пашпарт № 186131; Пруднік П. В. — пашпарт № 145537; Войтус А. Л. — І. — даведка з месца працы.